

Своеобразным откликом героине Песни Песней («Я черна, но собою прекрасна, // Дочери Иерусалима!» — *Песн 1:5*) открывается сонет Марино «Рыбня», прославляющий красоту чернокожей красавицы и играющий на контрастах и парадоксальном соединении мрака и ослепительного света: «Поистине черна ты, но прекрасна!» (пер. Е. Солововича).

Топика и стилистика Песни Песней оказываются крайне важными для любовной лирики М. Опица, А. Грифиуса, Ф. фон Цезена, К. Гофмана фон Гофмансвальда, И. К. Гюнтера, но в равной степени и для мистической поэзии Дж. Донна, Дж. Герберта и метафизиков, Ф. Шпее, Ангелуса Силезиуса, К. Кульмана. Часто светский и религиозно-мистический подходы синтезируются, как в выполненном М. Опицем переложении 7-й главы Песни Песней, где содержится один из знаменитых васслов — описаний чувственной прелести возлюбленной, а также звучит мотив осуществления любви, полного взаимного обладания влюбленных, становящийся под пером немецкого поэта выражением слияния человеческой души с Богом. Усиливается также интерес к Песни Песней как к тексту, несущему в себе пасторальную топику особого, сакрального свойства, что находит особое отражение в сборнике Ангелуса Силезиуса «Духовные пасторали Психеи [Души], влюбленной в своего Иисуса». Религиозно-философской опорой мистического прочтения Песни Песней для немецкой (и не только) поэзии становится творчество христианского каббалиста Я. Бёме. Сама же Песнь Песней является собой несомненный «внутренний код» барочного мироощущения, пытающегося прозреть за всем конкретно-чувственным скрытыми, символические, духовно-мистические смыслы.

## ФАЎСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ТВОРЧАСЦІ Ф. АЛЯХНОВІЧА

*Супранкова Т. С., Белорусский государственный университет*

XX стагоддзе ў сусветнай і беларускай культуры пачыналася з прадчування будучых войнай, катастрофаў і таталітарных ржымай. Матывы гэтых прадчукіў ў мастацтве, музыцы, драматургіі, літаратуры і кінематографе з прыходам новай эстэтыкі мадэрнізма, якая мела нацыянальныя асаблівасці ў кожнай ёўрапейскай краіне. Пакуль палітычныя дзеячы ў жаданні захапіць юніцёвую прастору рыхтавалі зброю масава знишчэння, дзеячы культуры адчулі не проста настроі заняпаду, але пэўнае бязумства, бязглаздзіцу, абсурд, псіхоз — нашмат страшнейшыя за фізічныя душэўныя і духоўныя праблемы грамадства, якое пойдзе за любой вар’янтак ідэяй, толькі б не вярташца да папярэдніх шляху развіцця. Вялікія нямецкія пісьменнікі эпохі Асветніцтва Э. В. Гётэ, жывучы за стагоддзе да гэтага, таксама, ствараючы сваіго неўміручага «Фаўста», прадбачыў шэраг гэтых праблемай, якія не раз будуть узгаданыя, запазычаныя і рэцэптованыя ёўрапейскімі літаратарамі. Так, звяртаючыся да вобраза Фаўста, Ф. Ніцшэ абвяшчае эру звышчалавека (канцэпцыю, якую нямецкія нацысты падвядуць пасля пад сваю тэорыю), а О. Штэнглер называе заходнюю цывілізацыю новага часу фаўстайскай.

У пачатку XX стагоддзя, калі ёўрапейская культура перажывала эпоху дэканансу і мадэрнізму, беларуская знаходзіцца яшчэ і ў пошуку самаідэнтыфікацыі. Усвядоміўшы сваю адметнасць, важным чыннікам якой з’яўляюцца ўжыванне роднай мовы і звярот да народных традыцый, літаратура беларусаў (як саставяючая культуру) разам з гэтым імкненцца быць і нацыянальнай, і адкрытай свету. Прыкладам гэтаму становіцца тыпалагічная блізасць твораў вялікай тэматыкі (М. Гарэцкі, А. Барбюс, Э. Хемінгуэй, Э. М. Рэмарк), попук новых жанравых формаў пастам і перакладчыкам М. Багдановічам, а таксама пузурныя аналогі на ўзроўні запазычання топікі, алюзій, матыва ў творчасці пісьменнікаў з вядомай класікі сусветнай літаратуры, якая для ўсіх пакаленняў майструє слова заўсёды давалі ўзоры формы і зместу.

Францішак Аляхновіч, выдатны пісьменнік, драматург, актор, рэжысёр і ўвогуле дзяяч беларускага адраджэння, па праву лічыцца бацькам беларускага тэатра, ён таксама спрабуе асэнсаваць шлях развіцця беларусаў, упісаць беларускую драматургію ў сусветныя канцэксты. Да следыкі яго творчасці (У. Ковель, В. А. Максімовіч) называюць яго прадстаўніком беларускай «новай драмы». Персанажы Францішка Аляхновіча — прадстаўнікі пэўнай нацыі, культуры і грамадскага асяроддзя (як і гётэўскі Фаўст у Першай частцы прадстае немцам часоў Рэфармацыі, а ў другой — прадстаўніком усяго чалавечтва).

Самымі лепшымі драмамі Ф. Аляхновіча лічацца «Страхі жыцця», «Цені» і «Дрыгва», іх яшчэ называюць трывогіяй. Тут аўтарам былі сінтэзованыя традыцыі і тэндэнцыі новай літаратурнай эстэтыкі. Тым больш, што ён праявіў сябе ў галіне станаўлення беларускага нацыянальнага тэатра не толькі як сцэнарыст, рэжысёр і актор, але і як тэарэтык, напісаўшы грунтоўнае для свайго часу разважанне «Беларускі тэатр», дзе ўласціві асноўныя рэфарматарскія ідэі заходнегурэспубліканскай драматургіі, традыцыі якой вывучаў і ведаў вельмі добра, падчас выгнання за нелегальную рэдактарскую дзеянасць вандруючы па Аўстра-Венгрыі, Польшчы і Галіцыі.

У цэнтры ўсіх трых драм выведзеныя вобразы інтэлігентаў, як і Гётэ таксама адмыслова выбірае ў якасці галоўнага героя Фаўста — персанажа неардынарнага, думаочага, які зможа перамяніць свет. Героі ў асноўным маладыя, поўныя жыццёвых сілаў і жадання зрабіць свет лепшым. Іх натуры вельмі разнастайныя, але аб'яднаныя адной рысай: як і Фаўст, героі Ф. Аляхновіча парушаюць маральныя запаветы, ігнаруюць адказнасць за ўчиненне перад сабою і іншымі, што нараджае складаную проблематику «новай драмы», дзе ў канфлікт уступаюць духоўныя пошукі і памкненні чалавека з пошукамі свайго месца ў жыцці, самавызначэння. Часта ўзнікае ўражанне, што героі нечага недагаворваюць, альбо кажуць не тое, пра што думаюць. Часам героі спрабуюць адкрыцца блізкім людзям, але не знаходзяць пэўных словаў, каб прабіць тое адчужжанне, якое яны сваімі ж рукамі ствараюць (у парапінанні з Гётэ гэта вырабаванне Фаўста праз каканне да Маргарыты і імкненне да антычнага ідэала прыгажосці Алены). Францішак Аляхновіч як прадстаўнік новай эпохі выкарыстоўвае толькі ў гэтым плане новыя метады, у прыватнасці прыём набудовы дыялогу з «падводнай плынню», псіхалагічнае даследаванне і асэнсаванне персанажамі перажытых імі падзеяў не праз «развітальніцкія маналогі», але, як гэта ўласціва «новай драме», у раскіданых па ўсіх п'есах размовах-дыхсусіях. У іх персанажы нярэдка знаходзяцца ў сітуацыі выбара, хоць выбар гэты і ў завяршэнні п'есаў застаецца адкрытым. Такая адкрытая канцоўка быццам бы дапускае новыя працягі зададзеных калізій.

Цэнтральная tema драмы «Цені», найбольш неадназначнай і няпростай п'есы, з'яўляецца складаны збег акаличнасці, які вядзе да краху сям'і музыканта Сцяпана, да смерці жонкі Марыі і самазабойства сына-калекі Міхася, знікнення каканкі Матыльды. Сама назва твора выклікае розныя асацыяцыі: цені-людзі, якія праждываюць не сваё жыццё; цені з мінувшчыны, першавобразы, прасімвалы. Менавіта з царства Ценяў Фаўст спачатку і выклікае Алену Прыйожку. Гэтую ролю ў Ф. Аляхновіча выконвае Матыльда, якая ўносіць у жыцце музыки-Фаўста прыгажосці і гармонію. Але за гэта трэба плаціць. Марыя, як і Маргарыта, якая аддана і безумоўна какала мужа, стала першай ахвярай. Вобраз сына-калекі Міхася блізкі тыпалагічны і да забітага Маргарыты дзіцяці, ад імя якога яна співае песеньку ў чымніцы, і да сына Фаўста і Алены Эўфарышёна, духа пазэй і мастацтва, якому ў нашай зямній рэальнасці заўсёды наканаваны кароткі век.

Тыпалагічная блізасць матываў, выведзеных Ф. Аляхновічам у яго п'есах, да праблем, закранутых у «Фаўсце» Ё. В. Гётэ, сведчыць не толькі аб падобных тэндэнцыях у беларускай і сусветнай культурых, але і аб перажыванні будучых трагедый і іх прадчуванні.

## КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ И ПАТТЕРНЫ КУЛЬТУРЫ

Усовская Э. А., Белорусский государственный университет

Культура нации представляет одну из форм, способов ее адаптации (не приспособления, а именно адаптации, под которой понимается не столько приспособление к экосистеме и складывающимся социальным отношениям, сколько их изменение), стратегии и опыта, выражаются в определенном стиле культуры и репрезентирующихся в информационно-знаковом поле, ментально-психологическом пространстве и материальных артефактах. Каждая из культур вырастает из соединения универсалий культуры, ее архетипов, являющихся в некотором роде глобальной матрицей и хранителем стратегии человеческого способа бытия, и индивидуального «прочтения» матрицы, выражющегося в виде индивидуального национально-этнического архетипа, или паттерна. Конфигурация паттернов и архетипов создает стиль (модель) национальной культуры, который выделяет ее из всего многообразия культур и придает ей оригинальность.